


# Лепшы сябра палякаў



... У мяне стварылася ўражанне, што некаторыя нашыя уплывовыя правадыры дагэтуль кіруюца прынцыпам: утрымліваць, не адпускаць, не дазваляць, падазраваць і нічога не змяняць.

З пісьма А. Карпюка М. Гарбачову.

14 ліпеня споўнілася 10 гадоў з дня смерці вядомага беларускага пісьменніка і савецкага дысідэнта, нашага земляка, Аляксея Нічыпаравіча Карпюка. Гэты чалавек асабліва мне блізкі, бо ў свой час ён пэўным чынам паўплываў на мой лёс.

Упершыню я сутыкнуўся з прозвішчам Аляксея Нічыпаравіча Карпюка, калі служыў ва Уладзівастоку ў 1987 годзе. Ён даслаў мне ліст. Гэта была рэакцыя на мой артыкул, які не апублікавалі ў газеце „Гродзенская праўда“. Я пісаў пра сітуацыю з польскай нацыянальнай меншасцю на Гродзеншчыне, у прыватнасці, пра вывучэнне польскай мовы і навучанне на ёй. Хоць артыкул не надрукавалі, але яго далі пачытаць Карпюку. У сваім пісьме Аляксей Нічыпаравіч прасіў даслаць адресы палякаў, якія таксама змагаюцца за навучанне на роднай мове. На жаль, тады я такіх людзей у Гродне не ведаў.

Гэта быў пачатак нашага з Карпюком знаёмства, якое пазней перарасло ў сяброўства. Увесень таго ж года мне ўдалося перавесціся на службу ў Гродна. Памятаючи пра запрашэнне Карпюка на віданіе яго, калі прыеду ў родны горад, я прыйшоў да яго на працу, у Дом-музей Элізы Ажэшкі. Нягледзячы на актыўную пошуку, Карпюк гэтак і не знайшоў палякаў, якіх можна было б уцягнуць у польскую адраджэнскую дзейнасць. Таму ён вельмі ўзрушыўся, калі я прыйшоў. Я адразу адчую, што Аляксей Нічыпаравіч адразу пранікся да мяне даверам, хоць на мне была форма пагранвойскай, якія падначальваліся КДБ. Напэўна, ён вырашыў, што разам з аднадумцам у асобе маладога падпалкоўніка яму будзе прасцей працаўца над вырашэннем польскага пытання.

Карпюк, беларус, не хацеў мірыцца з тым, што палякі пазбаўлены права навучацца на роднай мове, не маюць сва-

ёй газеты і грамадской арганізацыі, якая барапіла б іх нацыянальныя інтарэсы. На жаль, ніхто з палякаў тады не ўзнімаў такіх пытанняў. Карпюк пачаў змагацца за права польскай нацменшасці, у тым ліку за права мае і маіх дзяцей. Ён спрабаваў выкарыстаць перыяд перабудовы, калі паслабіўся ідэалагічны ціск.

Карпюк паказаў мне пісьмо па польскім пытанні, якое ў красавіку 1987 года ён выслаў М. Гарбачову. Прачытаўшы, я зразумеў, што гэта праблема хвалявала Аляксея Нічыпаравіча не год і не два, а гадоў дваццаць, можа і болей. Я не ведаю, ці бачыў гэты ліст Гарбачоў, але ў ЦК КПСС яго пераадрасавалі ў Гродна — для высвятлення акаўнічнасцей. Адказ на ліст Карпюка атрымаў па тэлефоне ад намесніка загадчыка ідэалагічнага аддзела аўкама партыі Д. Аляшкевіча. Ён паведаміў, што праблема, аб якой Карпюк напісаў генеральному сакратару, не існуе, паколькі палякі ніколі не звярталіся да улад з просьбай наладзіць навучанне сваіх дзяцей на роднай мове.

У снежні 1987 года абураны Карпюк піша наступны ліст Гарбачову, у якім сітуацыю з польскім пытаннем у СССР параўноўвае з затануальным парадам „Адмірал Нахімаў“: „Гэты парад застаноў не толькі з-за недагляду капітанаў, — піша А. Карпюк, — а перад усім з-за таго, што быў саставрэлым. Таму нічога дзіўнага ў тым, што палякі не звяртаюцца да ўладаў за дапамогай. Пытанне ў тым, што самі ўлады ніколі не цікавіліся праблемамі нацменшасцей. На жаль, сённяшнія грамадства пакуль не здолела пазбавіцца страху пераследаў за ішадумства“.

На пачатку 1988 года Аляксей Нічыпаравіч паскардзіўся на адсунасць падтрымкі па польскім пытанні з боку асобных сяброў Саюза пісьменнікаў БССР. У сувязі з гэтым ён напрасіў мяне напісаць лісты яму і Быкову з просьбай дапамагчы ў змаганні за права палякаў. Гэта павінна было паспрыяць вырашэнню польскага пытання на Беларусі. У сакавіку Карпюк параіў мне напісаць пісьмо Гарбачову.

Летам 1988 года мы з аднадумцамі змаліліся падрыхтоўкай да стварэння польскага таварыства. У адзін з тых дзён Аляксей Нічыпаравіч пазваніў да мяне на працу і прызначыў сустрэчу ў гарадскім парку. Калі я прыйшоў, ён адразу прапанаваў назваць будуче таварыства імем Яна Каханоўскага. Калі я сказаў, што мы вырашылі надаць арганізацыі імя Адама Міцкевіча, ён пагадзіўся і павінішаваў з добрым выбарам.

10 жніўня 1988 года ў канферэнц-зале Гродзенскага ўніверсітэта адбыўся ўстаноўчы сход Польскага культурна-асветніцкага таварыства. Хоць сабралася многа людзей, адчувалася нейкая скаванасць. Толькі пасля бліскучага выступу А. Карпюка палякі пачалі адкрыта гаварыць пра набалелае, заклікаючы прысутных патрабаваць ад улад

прытрымлівання правоў, дэклараваных савецкім заканадаўствам.

Напрыканцы жніўня па запрашенні аддзела культуры Гродзенскага аблвыканкама ў Гродна прыехала польская пісьменніца Барбара Ваховіч. У праграму яе візіту адмыслю не ўключылі сустрэчу з мясцовымі палякамі. Абураны Карпюк парушыў план і наладзіў мерапрыемства.

Мы заўсёды сустракаліся з Аляксеем Нічыпаравічам у ягоным кабінэце. Калі трэба было пагаварыць пра штосыці надзвычай важнае, ён здымай трубку тэлефона, клаў яе на стол і прапаноўваў выйсці на ганак. Калі мы, размаўлячы, безліч разоў абыходзілі вакол будынка музея, за намі са здзіўленнем наўзіралі супрацоўніцы. Напэўна, яны не маглі зразумець, што агульнага можа быць паміж афіцэрам пагранвойскай і паважаным у краіне пісьменнікам.

Аднойчы Карпюк прапанаваў паразмаўляць з адным ксяндзом у Гродзенскім раёне наконт агітацыйнай працы па выкладанні польскай мовы ў школах. Менавіта ў той дзень, калі мы вырашылі пaeхаць, мяне нечакана прызначылі на службу. Пасля сустрэчы з ксяндзом Карпюк пазваніў мне і вымавіў усюго некалькі слоў: „Слабы ён. Нічога з яго не будзе“.

Дзеля легалізацыі таварыства ў вачах польскіх улад, Карпюк сустрэўся з генералам Абядзінскім, польскім консулам у Мінску, сябрам В. Ярузельскага. На пачатку верасня ў хаце маіх бацькоў у вёсцы Ласосна зазваніў тэлефон. Я адказаў, як звычайна: „Падпалкоўнік Гавін слухае“. У трубцы адказаў: „Сзołem towarzyszu pułkowniku, z tej strony generała broni Obiedziński“. З гэтага моманту распачаліся мае афіцыйныя контакты з прадстаўнікамі польскіх улад, бліскучка арганізаваны А. Карпюком.

Праўда, пасля сустрэчы з генеральнym консулам вайсковага кіраўніцтва абавязціла мене строгую вымову за так званы несанкцыянованы контакт з замежнікам. Праз паўгода мне забаранілі працаўца з асабліва важнымі і зусім сакрэтнымі дакументамі, пазбавіўшы права выконваць мой прафесійны абавязак. І гэта нягледзячы на тое, што мы з генерал-палкоўнікам Абядзінскім былі вайскоўцамі краін-сяброў Варшаўскай дамовы. На паперы — саюзнікі, а на самой справе...

У 1989-1990 гады я мала контактаваў з Аляксеем Нічыпаравічам. Ён лічыў, што здрабіў ўсё магчымае для легалізацыі нашай адраджэнской дзейнасці, і назіраў, ці даюць палякі рады ў змаганні з уладамі за свае права. Аднак, даведаўшыся, што я буду вылучацца кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад гарадскага пасёлка Сапоцкіна, прыехаў і выступіў там з прамовай. Ён разумеў, што падтрымліваючы мяне, выступае супраць кіруючай улады. Прамова Карпюка мела сапраўды вялікое значэнне. Многія ведалі Аляксея Нічыпаравіча як чалавека, які пасля вайны працаўваў простым настаўнікам у мясцовай школе, і паважаў яго. У выніку за мяне прагаласаваў 651 чалавек, а за майго канкурэнта — старшыню мясцовага кал-

гаса — 240. Але пасля выбары былі сфабрыкаваны. Мне не хапіла ўсяго 122 галасы, каб трапіць у Вярхоўны Савет. Праз некаторы час мне патэлефанаваў Карпюк і сказаў: „Ну што, атрымаў урок? Памятай, што такіх людзей як ты, яны да ўлады не дапусцяць“.

Перад устаноўчым з'ездам Саюза палякаў у 1990 годзе, на якім павінны былі абраць новае кіраўніцтва, я не раз раіўся з Аляксеем Нічыпаравічам, як дзейнічаць. Ён заўсёды адказаў адноўлька: „Кіраваць саюзам“. Якраз тады камандаванне Заходнія пагранічныя атрады паслава мne ўмову: калі я кіну грамадскую дзейнасць, дык атрымаю магчымасць працягваць вайсковую кар'еру. Мне падавалася, што я могу адышці ад польскіх спраў: працэс пайшоў і не так важна, хто будзе ім кіраваць. Ведаючы пазіцыю Карпюка і адчуваючы вялікую адказнасць за польскую справу, я зрабіў выбар на карысць апошняй. Заставаўся польскім грамадским дзеячам і адначасова афіцэрам-памежнікам, начальнікам сувязі гродзенскага памежнага атрада.

Гэты выбар паставіў крапку ў майі вайсковай кар'еры. Праз год мяне звольнілі са службы ў прымусовым падрадку. Мне было сорак. Цікава тое, што я дзейнічаў на карысць польскай справы выключна ў рамках савецкіх законаў. Прычым, законы гэтая гарантавалі нам тое, за што мы змагаліся. Савецкая дзяржава не толькі знішчыла маю вайсковую кар'еру, а і пазбавіла мяне поўнай пенсіі па выслуге гадоў. Праз некалькі дзён пасля звальнення я спаткаўся з Карпюком, які заўсёды раіў мne сплачыць службу ў арміі і грамадскую дзейнасць. Першы раз ён маўчай...

У 1991-1992 гадах Карпюк шмат хварэў, аднак мы перыядычна сустракаліся. На пачатку ліпеня 1992 года Аляксей Нічыпаравіч пачаўся вельмі кепска і я наведаў яго дома. Гэты цяжка хворы чалавек паводзіў сябе настолькі нязмушана, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз некалькі дзён пасля нашай сустрэчы патэлефанавала яго жонка, якая ніколі гэтага не рабіла. Я адразу зразумеў, што здарылася самае страшнае. Беларусь згубіла аднаго з лепшых сыноў, а тутэйшыя палякі — свайго лепшага сябра. Усё жыццё Карпюк змагаўся за Башкайшыну, каб зрабіць яе незалежнай, суверэнай, еўрапейскай. За Беларусь, у якой усім нам, людзям розных нацыянальнасцей, жылося б адноўлька, быццам бы нічога не здарылася. Праз нек